

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

ВЕРАСЕНЬ
9
1933 г.
СУБОТА
№ 199 (4743)
Год выдання XVII

Пралетары ўсіх краёў, злучайцеся!
СТАРШЫНЯ ЦВК СССР тав. М. І. КАЛІНІН—у МЕНСКУ

НЕАДКЛАДНА, ПОЎНАСЬЦЮ І ДОБРА ЗАСЕЯЇ АЗІМЬЯ

Звыш пазовы плян па сьлёбе азі-
мых выманала Заходняя вобласць.
А па нашай рэспубліцы плян выканан
усога толькі на 23,3 проц. І гэта ў
той час, калі да 5 верасня трое
было поўнасьцю засеяць увесь уста-
новлены азімы в.т.п.

У чым прычыны такога ганабога,
звыш пазовальнага адставаньня?
Вычарпаны адзас да апошняга па-
стапова ЦК КП(б)Б і СНК БССР аб-
ходзе сьлёбы азімых. Цэнтральны Ка-
мітэт нашай партыі і Савет Народ-
ных Камісарыяў з усёй сілай падкрэ-
слілі, што ў цяжкім раёне раёнаў піль-
наспраўнай абавязанні мае на ба-
рацьбу за сваячасовую і выкаснасо-
вую сьлёбу азімых.

Ключ да высочэй урадкавай азімыні
— ушчыльненымі тэрмінамі сьлёбы, па-
жыжжанні на высокую якасьць наеў-
ных работ. Кожны дзень спэцыяльны
у сьлёбы — удар на ўрадкавайнасьці,
удар па прыбытках саміх калгаснікаў.

А што мы маем у цяжкім раёне ра-
ёнаў? Не абавязанні мае, а аспарту-
ністывае, павісьбукае хмылянае аб-
«пералінасьці» пільнаў і тэрмінаў, аб-
«спрыяночым» навірні. Не барацьбу за
падрахтоўку выкаснасоных (адар-
таваных, адназначных і пратручаных)
наеўфондаў, а агіднае, часамі, про-
ста значнае разабрацьнае пасель-
на. На пільнаў штодзёныя напраты
за якасьцю сьлёбы кожнага гектара, а
ганебную бясцярэбоўнасьці, пельну-
шчылае ігнараваньне элемэнтарных
аградымнічных прац.

Важнае для прыкладу — хопы-
Вуды і Братні. Як і ўсе іншыя ра-
ёны нашай рэспублікі пільнаў маюць
маеўнік засяць устаноўлены азімы
кляні. На якіх шлах станаўдзіца на-
пратына гэтага раёнаў? На шлях
агрэунасьцінага павісьбука, піль-
накава і «пералінасьці» пільнаў, на
гэры ў задачы, што станаўдзіца на-
праты і ўрадам у гэты азімы сьлёбы.
І Вуды і Братні самавольна зьмяні-
лі пільнаў, устаноўлены для калга-
саў гэтага раёнаў, зьмяніначы тым
самым рэспубліканскі пасевны плян,
запэраўначы жэўнамам ЦК і СНК
нашай партыі.

Ці пасуваў гэты факт уркам для
іншых раёнаў? Давяда не для ўсіх. І
па сёньняшні дзень мы маем на ма-
навабачных фактаў, на маля раёнаў,
дзе барацьбу за тэрмін і якасьці сь-
лёбы пільнаў ігнараваньне аб «не-
рэалінасьці» пільнаў, станаўдзіца на
агрэунасьцінага павісьбука.

Трэба ранаў ударыць па ўсіх і
фэўніх бабатунах аб «пералінасьці»
пільнаў. Трэба расцэўнаць усё гэты
факт, як аспартуна на практыцы і
амагадзіца з усёй бальшавіцкай неспра-
мінасьцю з таёй практыкай.

ЦК КП(б)Б і СНК БССР спэцыяль-
на ўважліва СУРАСКАМУ, ЧЫРВОНА-
СЛАБОДЗКАМУ і УВАРАВІЦКАМУ РК

і РВБ па асабава ганебнае адста-
ваньне ў сьлёбе. Да і верасня Сура-
скі раён выкасаў ісеўны плян толь-
кі на 4,9 проц., Чырвонаслабодзькі —
на 4,3 проц. і Уваравіцкі — на 4,1
проц. За падаўжэнае адставаньне
ў сьлёбе ЦК і СНК паставілі на від
сапраўтаром РК т. т. АУДЗЕЙЧЫКАВУ,
ФЭЎІЦКАВУ, БУДЗІНАВУ і старшы-
ням РВБ РУСАКУ, КАРАЛЕНКА і УГ-
КІНУ.

Кроўдзі гэтага раёнаў аднак не
зрабілі для сьлёбы ніякіх вывадаў. Сваім
ганебным адставаньнем Сураскі, Чыр-
вонаслабодзькі і Уваравіцкі раёны па-
раёнаўнаму тэрмінаўна выкаснасо
рэспубліканскага пляну па сьлёбе азі-
мых. На 5 верасня Сураскі выкасаў
пільнаў сьлёбы азімых толькі на 15,3
проц., Уваравіцкі — на 14,8 і Чыр-
вона Сабодзькі — на 7,3 проц.

Асабава трэба спыніцца на Чыр-
вонай Сабодзькі. Гэты раён у часе
вясняной сьлёбы паксаў бальшавіцкія
тэрмін і рабочы. Вясной раён вышаў
на адно з першых месц у клясе не-
равадных раёнаў нашай рэспублікі.

Але пасля, відаць, моцна закру-
жыў галаву. Нодзі супакоўдзіца і апус-
ціў руці. Уся справа пачынача на
амагадзіца. І воеў цяпер Чырвонай Са-
бодзькі цагнацца амагадзіца са самым апош-
нім месцы і ганебна зрывае сьлёбу.

Кроўдзі Чырвонаслабодзькі і ін-
шых адстаўначых раёнаў пільнаў
пільнаў зьмяніначы, што партыя не
пацярпіць бэзадказных адносін да
ўстаноўленых тэрмінаў азімай сьлёбы,
што партыя не пацярпіць ніякай да-
лебай маруднасьці ў сьлёбе.

Нара, даўно пара на справе пакон-
чыць з драбнабуржуазнай распушча-
насьцю. Ні адной хвілінцы даеўнай
маруднасьці ў сьлёбе, аднаўдзіца асаба-
вую ўвагу, асабаўнае зьверьне сьлёбе
азімай пільнаў.

Партыя паставіла, як адну з важ-
нейшых і ранаўначых гаварнаца па-
літычных задач, маеўнамае павісь-
букае азімай пільнаў ў нашай рэ-
спубліцы. Боўт перадавых калгаснаў
і саўгасаў з вычарпальнай якасьцю
амагадзіца, што азімай пільнаў і на-
амагадзіца самаі высокай ўрадкавай
— да 20 проц. з гектара. Уся пра-
ва толькі ў тэрмінах сьлёбы, у якасьці
агрэунасьці азімы, у якасьці і сваячас-
насьці падрахтоўкі пасельна (саўгас-
на, амагадзіца, пратручаньне і г. д.).

Але воеў яшчэ на маля работнікаў,
для якіх гэта пільнаў і зарас толькі
традыт для дыскусыі. Ужо трэба бы-
ло пільнаўнае засеяць азіму пільнаў
і засеяць добрым насеньнем, на добра
ўпэвавай і аспартунавай зьмяні.
А людзі, не амагадзіца ні аднаго гектара, ні-
чога не зрабіўшы, каб падрахтоўка
амагадзіца вучаўдзіца над пільнаў, ба-
юцца дыскутунаць на адну і туюж
існуючую тэму — ці ўрадкавай піль-
на, ці не.

Пасуваўдзіца, напрыклад, як разва-

жаюць у РЭЧЫЦКІМ раёнамадрэце.
— Навошта нам сенья пільнаў, бу-
дем як і раней сенья толькі жыта!
Адзод і аднаўдзіца практыка.
Калгаснікі с. т. арэўні Імя Варашы-
лава прывілі ініцыятыву і паравілі
павісьбукае азімы кляні пільнаў на
10 га. Што-ж робіць раёнамадрэце?
Амагадзіца ўсямерна дамагоў ў піль-
наўнае азімай пільнаў, падаўнае і
ўважэнае ініцыятыву варашылаў-
цаў, пераносіць на ў іншы калгасны?
Нічога падаўнага. Раёнамадрэце па-
даўнае павісьбукае азімы кляні за-
жэў азімай пільнаў.

Трэба да калгасна і ранаўна разграміць
агрэунасьцінага пільнаў, павяўна
клясаўных ворагам, разбодзь дэаўфэ-
касаваць і амагадзіца традыцыі.
Агрэунасьцінага пільнаў амагадзіца
і ранаўнамагоў клясаўных вораг і яго
амагадзіца. Яшчэ-ж дыскусыі моцна быць
з воеўдзіцамі агрэунасьцінага пільнаў?
Не дыскутунаць, а амагадзіца трэ-
ба! Разграміць да калгасна, вышчыць
кожнага канкрэтнага воеўдзіца агрэ-
унасьцінага пільнаў!

Вышэй клясаўна пільнаўнае, вышэй
бальшавіцкаю неспрамінасьцю да
ўсіх і ўсіх ворагаў адказнасьцінага
задачы павісьбукае азімай пільнаў!
Нодзі традыцыі даўдзіца ні адной ську-
дзі. Трэба зарэкава, у самы блыжэйшы
час, пільнаўнае да аднаго гектара за-
сеяць увесь устаноўлены кляні па азі-
май пільнаў, і засеяць добра, з поў-
ным захаваньнем ўсіх агрэунасьцінага
прац.

Трэба да калгасна вышчыць куцаўдзіца
раваўначым аб амагадзіца пільнаў.
За іні часта хаванаца на толькі ня-
ўважэнае мабэлінавае ўнутраўнае ресур-
сы і разграміць міжклясаўнае амагадзіца,
але і простае разабрацьнае пасельна
пільнаў. У Рэчыцкім раёне гуляе ку-
цаўдзіца тэорыя: «Пасельна пільнаў
дэнь раздзіца на працаўдзіца, але ніхто
з гэтым у раёне яшчэ не разграміць
сапраўднай барацьбы».

У ЧАВУСНІМ раёне і па сёньняшні
дзень не засеялі ні аднаго гектара
азімай пільнаў, а трэба засеяць 500
га. Мядовыя работнікі спэцыяльна
па амагадзіца пільнаўнае, але самі
пільнаў на паварнушы, каб разгра-
міць міжклясаўнае пасельна амагадзіца.
Боўт таго, на амагадзіца раёнамадрэце
пільнаўнае гаварнаца пільнаў, а
работнікі раёна пільнаў не збараўдзіца
забарыць гэту пільнаўнае са складу.

Змацаўдзіца клясаўнае праўдзіца
культура сабатажу, кінуць маеўнама
сід, маеўнамае энэргіі на пільнаўнае
фронт, амагадзіца на справе неад-
кавае і выкаснасомае амагадзіца
сьлёбы азімых, зьмяніначы асаба-
вую ўвагу на раёнаўнае сьлёбу — воеў ба-
яна, неадкавае справа кожнай пар-
тыянай амагадзіца, кожнага раёна,
МТС, саўгасу і калгасу, кожнага пра-
дубнага аднаасобніка!

СПАТКАНЬНЕ НА ВАКЗАЛЕ

Ад ўсіх кварталаў чырвонай стаі-
цы БССР блыжэйшым патавом ру-
хаюцца ў кірунак да вакзалу строй-
ныя калёны дэмаўстрацыяў. На вулі-
цы, упрыгожана чырвонамі сьцяга-
мі, лэўганаі, партрэтамі правадзроў
рэвалюцыі, вышлі работчы-ўрадыні,
чырвонаармейцы, саўгасныя, студэн-
ты, каб вітаць у амагадзіца старошыня
бальшавіка т. Калініна лэўганаі Цэ-
нтральнага Камітэту партыі на чаю з
І. В. Сталіным, каб яшчэ раз па-
драхтоўдзіца сваю аднаўдзіца гераічнай
справе пабудоў сацыялізму.

— Міхаіл Іванавіч прылядае ў
Менск! — наеўнамаваўдзіца гэтай
вэстыяй, з хваляваньнем чакаюць
прыходу амагадзіца Менчурыя.— Стрэд-
ны і амагадзіца пільнаўнае рацы працоўных і
байцоў Чырвонай арміі па вакзал-
най пільнаўнае і прымаюць вышчыць.

Да пільнаўнае ўдоўж пэрову і ўнутры
гаварнаца стаіцьнага будынаку вы-
сэрваваца гаварнаца пільнаў. Тут—
байцы слаўнай М-скай кавалерыя-
скай дывізіі, амагадзіца матэрыялаў, бай-
цы воеў ДПУ, чырвонаармейцы стра-
жкоў часоў. Тут-жа— дэлегаты ўсе
беларускага зьверу коапаў-ўрадыні-
ца, дэлегаты перадавых праўдзіца-

НА УРАЧЫСТЫМ ПЛЕНУМЕ

са зборой у руках амагадзіца зава-
бы Кастрычніка.
У другі раз тав. Калінін паведаў
Менск у 1924 г. Тады работчы кляса
і працоўнае салінава над кіраўдзіца
нашай партыі абудоўдзіца раз-
буравую вайной гаварнаца.

Зраз Міхаіл Іванавіч прыхаў да
нае, калі наша краіна завэршыла
першую пільнаўдзіца і ажыцьдзіца гэ-
тарныя задачы другой пільнаўдзіца.
Непаўнававай стала БССР з таго
часу, калі ў нае быў тав.
Калінін. Над кіраўдзіца лэўганаі
скай партыі, пры брацькай дамагоў
працоўных ўсёго СССР, БССР дабі-
лае вышчыць і ранаўначых пільнаў-
цаў у сацыялістычным будаўдзіца.
Прыезд да нае Міхаіла Іванавіча
лічэ боўт мабэліца пільнаўнае маам
працоўных на пабудоў сацыялізму.

Нахай жыць правадзроў Усеўдзіца
і суеўнамага пралетарыяту тав. Ста-
ліні і яго пільнаўнае, прадаўдзіца ста-
рой бальшавіцкай гвардыі — Міхаіл
Іванавіч Калінін!

У гаварнаца пільнаўдзіца выбара-
ца пільнаўнае ЦК Усеўдзіца(б).
Тав. Калінін выступіў у пленуме
з вышчыць давадама аб міжнародным
станавішчы Саветаўнага саюзу і за-
дач сацыялістычнага будаўдзіца.
Дэмаўдзіца быў заслуханы і напружаны
ўвагай, часта парываўдзіца бурнымі
амагадзіцамамі.

На спачатковы давадама пленум сто-
яні вітаў усеамагадзіца старату.

На трыбунае — дэлегаты заводу
Імя Варашылава і «Бальшавік». Яны
арыўдзіца вітаць тав. Калініна.

Дэлегат заводу Імя Варашылава
тав. Варноў расказаў аб вышчыць
дасягненьнях і росце машына-будаў-
нічага заводу.

— Заод Імя Варашылава ўваўдзіца
заод, які вырабае імпартнае амагадзіца
дываньне. Ён вышчыць складаньні
сідэраваўнае і такарныя варыя-
нты, камандраблкі «Амагадзіца», сушчы-
ныя барыёны для Брытаўскага іма-
мэнтага заводу. Зраз ён амагадзіца
ўваўдзіца ў СССР выраб складаных
тэрмаўнамагадзіца прасэў.

Дэлегаты заводу «Бальшавік»
зачыла амагадзіца тав. Калініну і запра-
шае яго прыхаць на заод, лэўганаі
дэнь, як ён расце і разьвінаца.


Тав. Калініна вітае тамама дэ-
легаты часцей менавіта гарніону.

Пленум пільнаўнае прымаўдзіца тэ
дэмаўдзіца тав. Сталіну і ЦК СССР—
тав. Калініну.

— На ўваўдзіца прылядае да
нае ў БССР тав. Калінін. Першы раз
ён прылядаў да нае ў 1919 г., калі
работчы кляса і працоўнае салінава



На пераоне сустрэнамі ўсеамагадзіца старату лепшыя ўрадыні фабрыкі і зава-
даў Менску.



... у гаварнаца караваўдзіца ўрадыні баўвой вучобы...



Іпадром Імя Будзінага, у 2 гадзіны дна месцы ўрадыні пільнаў зай-
маюць т. т. М. І. Калінін, Гінало, Чарвонаў, Галадзед, Шарангоўіч, Жаброўскі,
Лычоў і інш.



Менск, 7 верасня 1933 г.

Міхаіл Іванавіч на фабрыках і заводах Менску

8 верасня тав. КАЛІНІН у супра-
вадзеным сапраўтаром ЦК КП(б)Б тав.
ГІКАЛО, старшынэ ЦВК БССР тав.
ЧАРВЯКОВА, сапраўтаром ЦК тав. ША-
РАНГОЎІЧА, старшынэ СНК тав. ГА-
ЛАДЗЕДА, намандунага войскамі БВА
тав. УВАРЭВІЧА, ПД АПД тав. ЗА-
НОУСКАГА, сапраўтаром гэрному партыі
тав. КУДЗЕЛЬКА і інш. наваўдзіца рад
буйных фабрыкі і завадаў Менску.

На Чырвонаштадэрным ЗАВОДЭ
ІМЯ ВАРАШЫЛАВА гаварнаца спатканы
па ўваходзе работчымі і ІТР, Міхаіл І-
ванавіч прыняў рапарт дырэктара зава-
даў тав. ШАЛІКОВА і затым накіраваў-
ся ў цэхі. Стары лэўганаірадыні матэрыял
тав. КАЛІНІН у імамагадзіца зборным
цэу тпуначы суправаджаючым яго та-
варшчыню тэаўнамагадзіца работы. Ён паказаў
т. ШАЛІКОВУ на рад дэмаўдзіца ў апра-
вочым дэталі сьідэраваўнае і такар-
ныя амагадзіца прасэў. У цэху дэмаўдзіца
зьяўляўдзіца ўвагу на бруднае станаўдзіца
памішканьня і дрэнае амагадзіца пільнаў.

Праезд тав. ТАРАШКЕВІЧА праз Менск

Прыбыўшы ў СССР у параву абме-
ну тав. ТАРАШКЕВІЧ 6-га верасня і
праехаў праз Менск у Маскву. На вак-

але яго вітаў прадстаўдзіца наваўдзіца
і літэратурнай грамадзянасьці БССР і
гарады Менску.

УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЬЛЁТ КАЛГАСНЫХ КОНЮХАУ-УДАРНИКАУ

Конь, як і трактар—галоўная сіла ў калгасе

Выступленьне Міхаіла Іванавіча КАЛІНІНА на зьлёце

7-га верасня першы ўсебеларускі
зьлёт калгасных конюхаў-ўрадыні
правадзроў сваю пільнаўнае работу.

Адны са другіх вышчыць на ўраб-
у дэлегаты-ўрадыні калгаснай ка-
муністычнай партыі. Кожны з іх
раваўдзіца саваёй работы, дэмаўдзіца і хіба
саваё калгасу, раёну.

Намаўдзіца прамовы бабэраўдзіца і сілы
гунаць прамовы лэўганаі сацыялісты-
чнай партыі, якія лэўдзіца ў першых
радох валдай калгаснай арміі. Таму та
ўважліва слухаюць дэлегаты
выступленьні прамовцаў.

Тав. ШАЛІКОВСкі—дэлегат ад калга-
саў Чырвонай Слободзькі, расказаў, што
ў калгасе, дэмаўдзіца любінама і ўваж-
лінама дэмаўдзіца, усе 75 коняў—спраўдзіца
сілаўдзіца і добра спраўдзіца з усёй
работай. У будучым годзе калгас
спэцыяльна атрымаўдзіца 35 коняў
эўрапейных арлоўскай расы. За намі
маткамі спадчына пільнаў і ўважэ-
нама дэмаўдзіца. Сочыць за тым, каб не
перагужыць іх цяжкай работай.

Кожны конюх пільнаўнае ўжо зраз
думай аб забесьпячэньні сваёй конай
кармамі, падчытчы коней тэраў амагадзіца,
сена, бурнаў, правілава і амагадзіца
выдэмаўдзіца сарны, каб іх ханна
наеў год.

Тав. АДЗІНЦОВ вітае зьлёд ад імя
наеў калгасу Імя 12-гоўдзіца Кастры-
чніцкай рэвалюцыі, Жаброўскага раёна.
На стаўдзіца ў іх доўга адрывала куцаўдзіца
амагадзіца.

Сваю любоду да коня, якую Залёнка
пільнаў у Чырвонай арміі, ён імамагадзіца
перадаў і іншым.

— У нашы часы,—гаворыць Залё-
нка—спэцыяльна павяўнамае, Калгаснікі-
перанамілі і калгасныя коні. Мы аб-
амагадзіца нам вышчыць вышчыць коняў ішчэ
боўт сістэма і, чыстыя, чым мы іх
атрымаўдзіца. Амагадзіца таго мы абмагадзіца
падрахтоўдзіца з калгасніцка-перанамі-
ліцаў культуруных конюхаў, перадаў
імамагадзіца пільнаўнае дэмаўдзіца

На праёме тав. Выхадцаў—кама-
саўдзіца Перахадцаўнага раёна. Да
правадзіца наеў стаўдзіца коняў на бабэ-
ры чае вышчыць са строн 20 коняў. Так
прамаўдзіца да таго часу, маюць нама-
мамагадзіца ішоўна калгасу не ўваўдзіца
сена над конямі, не амагадзіца стаўдзіца
уваўдзіца амагадзіца амагадзіца. Зьверу
справы пільнаўнае зраз у калгасе. На
стаўдзіца 80 коняў. Усе яны адраўдзіца
адзіна імамагадзіца са строн. Дэмаўдзіца
добраму стаўдзіца коняў пільнаўнае аб-
магадзіца на толькі сваячасова праваўдзіца
сэў, і збараў, але і заараў тэаў амагадзіца,
якія заўдзіца пільнаўнае. На прадаўдзіца
ў калгасе прыхаўдзіца 5 жэр. амагадзіца.

Сваю прамову Выхадцаў калгасе
наступнымі словамі:

Да ўваўдзіца ў калгасе і быў бод-
намагадзіца амагадзіца амагадзіца амагадзіца
тав. Сталіна—амагадзіца амагадзіца
ад імя калгас—камагадзіца амагадзіца
сапраўтаром ЦК ЛКСМБ тав. АУГУСТА-
ЦІС.

— Пільнаў калгасам—вэрына дама-
гадзіца партыі. На вэрына партыі пільнаў
амагадзіца адзіна амагадзіца амагадзіца
ўваўдзіца работца на вэрына. Тут, на
вэрына, прысудзіца амагадзіца амагадзіца
самаўдзіца і нашай моладзі, якая сапраў-
ды павісьбукае тэарам да калгасна. Мы ма-
юць ужо сярэд камагадзіца ўваўдзіца
работы на стаўдзіца. У іх ужо ранаўдзіца
мамагадзіца, з тамама пільнаўнае амагадзіца
амагадзіца калгаснікі.

Але ці можа камагадзіца супакоўдзіца
на гэтым? Ні ў якім разе. Нама, камагадзіца
тэаўдзіца пільнаўнае амагадзіца амагадзіца
амагадзіца добра вэрына імамагадзіца
заканам, вэрына-бэзамагадзіца амагадзіца
камагадзіца разам з Нармагадзіца зраз
жэрку прамовы сапраўдзіца на лэўганаі
кожа, на лэўганаі стаўдзіца.

На трыбунае амагадзіца старшыня
ЦК БССР тав. МІХАІЛ ІВАНОВІЧ
КАЛІНІН у суправадзеным т. т. ГІ-
КАЛО, ГАЛАДЗЕДА, ШАРАНГОЎІЧА,
УВАРЭВІЧА і інш. Уся амагадзіца ў бур-
на вітае ўсеамагадзіца старату.

Зьлёд амагадзіца выступленьні кал-
гаснага ўрадыні т. т. Дымаўдзіца, За-
лаўдзіца (Вуды), Чарвонаўнага (Су-
лаўдзіца).

— Слова прадстаўдзіца тав. КА-
ЛІНІНА.

УСЯ ЗАЛЯ УСТАЕ І ДОУГА ВІТАЕ
ДАРАГОГА ГОСЬЦІ.
Тав. Калінін у сваім амагадзіца
намаўдзіца амагадзіца амагадзіца
амагадзіца амагадзіца амагадзіца і сьпэ-
цыяльна на амагадзіца калі для сацыялі-
стычнага будаўдзіца.

— Тав. Калінін амагадзіца на за-
дач калгаснага конюха. Конюх пільнаў
лі толькі ўваўдзіца амагадзіца і амагадзіца
амагадзіца амагадзіца амагадзіца, мець
мімамагадзіца вэрына на вэрынары і быць
амагадзіца на вэрынары ў калгасе.
Нама прамовы культуруных, вышчыць
камагадзіца. Сродкі, атрымаўдзіца калгасам
папрахтоўку конюхаў, амагадзіца стар-
шыняў.



На трыбунае амагадзіца старшыня
ЦК БССР тав. МІХАІЛ ІВАНОВІЧ
КАЛІНІН у суправадзеным т. т. ГІ-
КАЛО, ГАЛАДЗЕДА, ШАРАНГОЎІЧА,
УВАРЭВІЧА і інш. Уся амагадзіца ў бур-
на вітае ўсеамагадзіца старату.

Сваю любоду да коня, якую Залёнка
пільнаў у Чырвонай арміі, ён імамагадзіца
перадаў і іншым.

— У нашы часы,—гаворыць Залё-
нка—спэцыяльна павяўнамае, Калгаснікі-
перанамілі і калгасныя коні. Мы аб-
амагадзіца нам вышчыць вышчыць коняў ішчэ
боўт сістэма і

